



ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

ПРАЦЯГВАЕЦЦА ПАДПІСКА
НА ІІІ КВАРТАЛ І ІІ ПАЎГОДДЗЕ 2010 г.
Падпіска праз РУП «Белпошта» (кошт у рублях)

Індэкс	месяц	ІІІ квартал	паўгоддзе
63850 (індывидуальны)	12400	37200	74400
63145 (інд. для ветэранаў вайны, пенсіянераў)	11600	34800	69600
63858 (ведамасны)	19900	59700	119400
63239 (ведамасны, для ўстаноў Міністэрства аховы здароўя, адукацыі і культуры)	18000	54000	108000

Заставайцеся з намі!

Прамая лінія
ДАПАМОГА: КАМУ ШТО?
Падтрымка ветэранаў і інвалідаў, адрасная сацыяльная дапамога, сацыяльнае абслугоўванне на даму і магчымасць атрымання іншых сацыяльных паслуг — усё гэта стане тэмай «прамой лініі» нашай газеты з удзелам начальніка ўпраўлення дзяржаўнай сацыяльнай падтрымкі насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Івана Пятровіча НАГІБІНА. «Прамая лінія» пройдзе **СЕННЯ 3 з 11 да 12 гадзін** па рэдакцыйных тэлефонах: (8-017) 292 38 21 ці 292 38 92.

Прамая лінія
ЭНДАКРЫННАЯ СІСТЭМА
Дыягностыка і лячэнне цукровага дыябету 1-га і 2-га тыпаў, захворванняў шчытападобнай залозы, прафілактыка эндакрыннай паталогіі будучы ў цэнтры ўвагі «прамой лініі» з удзелам загадчыцы эндакрыналагічнага аддзялення Рэспубліканскага цэнтра медыцынскай рэабілітацыі і бальнеалячэння Алены Іванавны КУЗЬМЯНКАВАЙ. Задаць пытанні спецыялісту можна **18 чэрвеня, у пятніцу, з 14.00 да 15.30** па рэдакцыйных нумарах: 8 (017) 292 38 21 і 292 38 92. Папярэднія пытанні прымаюцца па нумарах: 8 (017) 287 18 36 і 287 18 29.

ПРЫЯРЫТЭТАМ ДЛЯ БЕЛАРУСІ У МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІНАХ З'ЯўЛЯЮЦА ГАНДЛЁВА-ЭКАНАМІЧНЫЯ ПЫТАННІ

Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, прымаючы даверчыя граматы замежных паслоў.
«Мы зацікаўлены ў спрашчэнні доступу беларускіх тавараў на традыцыйныя і новыя рынкі, прыцягненні з-за мяжы сучасных тэхналогій і інвестыцый, дыверсіфікацыі каналаў паставак сыравіны і энэргарэсурсаў», — сказаў кіраўнік дзяржавы. «Геапалітычнае становішча і гісторыка-культурныя асаблівасці нашай дзяржавы прадугледжваюць збалансаванае і канструктыўнае ўзаемадзеянне з мноствам партнёраў у розных рэгіёнах свету». Беларусь, нягледзячы на тое, што з'яўляецца адной з сузаснавальніц ААН, яшчэ вельмі маладая суверэнная дзяржава. У той жа час яна ўжо заявіла аб сабе як аб сур'ёзнам і адказным удзельніку міжнароднай супольнасці, актыўна ўключаным у вырашэнні вострых праблем сусветнага парадку дня. «У рамках ААН мы ініцыявалі распрацоўку глабальнага плана па працэдуры гандлю людзьмі, дынамічна праводзім лінію на забеспячэнне раўнапраўнага доступу ўсіх краін да тэхналогій вытворчасці энэргіі з новых і аднаўляльных крыніц», — сказаў Прэзідэнт.
Беларусь зацікаўлена ў далейшым умацаванні супрацоўніцтва з даўнімі партнёрамі і рэгіёнамі былога Саветаў Саюза. Адносіны з Украінай апошнім часам набываюць стратэгічны характар. «Беларуска-украінскае супрацоўніцтва ўключае шырокі і разнастайны пералік пытанняў і задач. На ўзроўні кіраўнікоў дзюво дзяржаў дасягнуты шэраг ключавых дамоўленасцяў, хутчэйшая рэалізацыя якіх нададзць дадатковы імпульс сацыяльна-эканамічнаму развіццю нашых краін», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. Ужо ў час неформальнай гутаркі з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Украіны ў Беларусі Раманам Бяосмертным беларускі лідар папраسیў дыпламата перадаць самыя добрыя пажаданні кіраўніку Украіны. «Мы прадаўжаем рэалізацыю таго, аб чым дамовіліся раней», — сказаў Прэзідэнт Беларусі.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў сёння і дружалюбныя адносіны, якія склаліся ў Беларусі з Арменіяй. Паводле яго слоў, Беларусь адкрыта для новых ініцыятыў, якія даюць магчымасць нарасці гандлёва-эканамічнае ўзаемадзеянне, умацаваць культурныя і гуманітарныя сувязі з гэтай брацкай і дружалюбнай дзяржавай.

Беларусы таксама заўсёды з павагай ставіліся да працоўнага народа Грузіі, яго старадаўняй гісторыі і найбагацейшых традыцый. «Узаемная цікавасць, натуральнае жаданне выкарыстоўваць існуючы ў нас магчымасці станаць магутнымі стымуламі для пашырэння двухбаковага супрацоўніцтва не толькі ў эканамічнай сферы, але і ў галіне адукацыі, культуры, спорту, турызму і іншых галінах», — дадаў кіраўнік беларускай дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка таксама падзякаваў Грузіі за падтрымку на праведзеным у Осла песенным конкурсе «Еўрабачанне-2010» (Грузія прысудзіла беларускай групе «3+2» вышэйшую ацэнку — 12 балаў. — *Завуага БЕЛТА*).

Беларусь як неад'емная частка Еўропы імкнецца выбудоўваць стабільныя і канструктыўныя адносіны з еўрапейскімі дзяржавамі і ЕС у цэлым. «Мы высока цэнім роллю Аўстрыі ў развіцці інвестыцыйнага супрацоўніцтва з Беларуссю. Думаем, што нам пара пачынаць рэалізацыю больш маштабных сумесных эканамічных праектаў», — адзначыў Прэзідэнт, прымаючы даверчыя граматы Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Аўстрыйскай Рэспублікі ў Расіі і ў Беларусі (на сумяшчальніцтва) Маргёт Кестель-Лёфлер.

«У якасці важнага і перспектыўнага партнёра ў Еўрапейскім саюзе, ўзаемадзеянне з якім мае вялікі нывыкарыстаны патэнцыял, мы разглядаем Партугалію», — сказаў кіраўнік дзяржавы, прымаючы даверчыя граматы Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Партугальскай Рэспублікі ў Расіі і ў Беларусі (на сумяшчальніцтва) Педру Нуну Дэ Абрэу і Мелу Барталу.

Аляксандр Лукашэнка, прымаючы даверчыя граматы Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Рэспублікі Албанія ў Расіі і ў Беларусі (на сумяшчальніцтва) Сакола Гокі, адзначыў: «Беларусь вельмі зацікаўлена ва ўстанавленні больш цесных кантактаў з Рэспублікай Албанія ў гандлёва-эканамічнай сферы, у галіне навукі, культуры і турызму».

Беларусь надае асаблівае значэнне партнёрскім адносінам з краінамі Азіі, Афрыкі і Блізкага Усходу. Кіраўнік беларускай дзяржавы, прымаючы даверчыя граматы Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Султана Аман у Расіі і Беларусі (на сумяшчальніцтва) Махамеда Авада Аль-Хасана, падкрэсліў: «Мы вельмі рады дружалюбным сувязям, што склаліся з Аманам. Канструктыўны і адкрыты дыялог на вышэйшым узроўні дае магчымасць нам рэалізоўваць самыя смелыя маштабныя сумесныя праекты». Беларускі лідар адзначыў неабходнасць надання большага дынамізму кантактам з Манголіяй, жыхары якой даўно, яшчэ з часоў Саветаў Саюза, ведаюць Беларусь, яе прадукцыю і тэхналагічныя магчымасці. Аб гэтым беларускі лідар сказаў, прымаючы даверчыя граматы кіраўніка мангольскай дыпламатычнай місіі ў Расіі і Беларусі (на сумяшчальніцтва) Далаанжынгіна Ідзўхтана.

Прымаючы даверчыя граматы пасла Бангладэш у Расіі і Беларусі (на сумяшчальніцтва) Сайфула Хока, кіраўнік дзяржавы падкрэсліў добры ўзровень ўзаемадзеяння Беларусі ў міжнародных арганізацыях, перш за ўсё ААН, з Народнай Рэспублікай Бангладэш. Аляксандр Лукашэнка выказаў надзею на палітычнае і пашырэнне кантактаў з гэтай краінай, у тым ліку ў гандлёва-эканамічнай галіне і ў сферы адукацыі. «Беларусь высокая цэнціць традыцыйна дружалюбныя адносіны з Егіптам, вітае актыўную і канструктыўную работу гэтай краіны на пасту старшын Руху неадлучна, а таксама разлічвае на далейшае развіццё цесных гандлёва-эканамічных адносін», — сказаў Аляксандр Лукашэнка, прымаючы даверчыя граматы Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Арабскай Рэспублікі Егіпет у Расіі і Беларусі (на сумяшчальніцтва) Махамеда Алы Эльдзіна Алі Шаўкі Эльхадзізі.
Паводле павадзінаў прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і БЕЛТА.

Прыёмная кампанія-2010

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ МАРАФОН СТАРТАВАЎ...



...на паступленне ў ВНУ і ССНУ прэтэндуюць 173,5 тысячы абітурыентаў

УЧОРАШНЯЙ раніцай побач са сталічнымі ВНУ было незвычайна шматлюдна. Абітурыенты магутнай ракой сцякаліся да вучобных карпусоў, дзе ў 11 гадзін раніцы павінна было стартаваць цэнтралізаванае тэсціраванне. Малады людзям, якія ехалі здаваць у гэты дзень тэсты па беларускай мове, было лёгка пазнаць у гарадскім натоўпе па засяроджаных тварах і прадметах, якія яны трымалі ў руках: **пашпартах, пропусках і ручках.**
Але побач з недзяржаўным інстытутам «ЭНВІЛА», куды разам з прадстаўнікамі Камітэта дзяржаўнага кантролю завітала група журналістаў, не адчуваўся ніякага напружання. «ЭНВІЛА» — зусім невялікая ўстанова адукацыі, размешчаная на ціхай і спакойнай гарадской вуліцы, атмасфера там — амаль хатняя. Да таго ж абітурыентаў і работнікаў СМІ надзвычай вельмі сустракала ў прыгожым дворку чорная котка. Яна з задавальненнем пазірала на фота- і відэакамеры, не адмаўлялася з усімі пагуляць. Як нам падаралося, сярод абітурыентаў не знайшлося прымыльчых людзей, якіх бы засмуціла такая нечаканая сустрэча.
І хоць «ЭНВІЛА» — выключна жаночая ўстанова адукацыі, сярод тых, хто прыйшоў сюды тэсціравацца, хлопцаў і дзяўчат — прыкладна аднолькавая колькасць. Можна меркаваць, што менавіта гэта аддзяленне ад гарадской мітусні і прыцягвае сюды маладых людзей. Экзаменуецца ўсяго каля 60 чалавек. У параўнанні з БДУ ці Беларускай нацыянальнай тэхнічнай універсітэтам — гэта кропля ў моры, усе маладыя людзі, якія пераступаюць парог «ЭНВІЛЫ», — як на далоні. І заўважце тут нават тэарэтычна немагчыма. І усё ж меркаванне, што экзамены працэсіў здаваць у недзяржаўнай установе, вельмі далёкае ад рэальнасці. Парадак арганізацыі і правядзення цэнтралізаванага тэсціравання павінен вытрымлівацца незалежна ад таго, дзе праходзяць тэставыя іспыты: у дзяржаўнай ці недзяржаўнай ВНУ, у ВНУ ці ў павышаецца. Мы тым часам цікавімся ў арганізатараў: «А калі абітурыент захаце прыхапіць з сабой у аўдыторыю бутэльку з вадой, ці дазволіце вы ім гэта зрабіць?» І чуюм у адказ: «Пітная вада знаходзіцца ў нас пад строгім забаронай. Толькі ўвечце сабе, што будзе, калі абітурыент раптам разалее ваду і спасуе экзаменацыйны матэрыял! А калі не толькі свае, але яшчэ і чужыя... Мы не можам так рызыкаваць. Але не хвалюся, без вады мы нікога не пакінем. У нас ёсць для ўдзельнікаў тэсціравання і вада, і аднаразовыя пластыкавыя посуд. Праўда, на асобным століку... Прыкупілі мы таксама і запячатаны чорныя ручкі: раптам у кагосьці ўзнікне праблема. Трэба быць падрыхтаванымі да любых недарочнасцяў...»
Напрыканцы мінулага тыдня работнікі Камітэта дзяржаўнага кантролю правярылі гадоўнасць усяго аўдыторыянага фонду, здзейсненага ў правядзенні цэнтралізаванага тэсціравання: стан аўдыторыі, арганізацыю дзяжурстваў медыцынскіх работнікаў, навунасць сейфаў, у якіх будучыя захавацца экзаменацыйныя матэрыялы, жэсткую для расадаў у аўдыторыі і іншыя важныя дэталі, — тлумачыць начальнік гадоўнага ўпраўлення Камітэта дзяржаўнага кантролю, кіраўнік міжведамаснай рабочай групы Дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам правядзення ўступных іспытаў Аля МіКАЛУЦКАЯ.
— У гэтым годзе для правядзення тэставых іспытаў задзейнічана па краіне больш за 2500 аўдыторыі. І ў кожнай з іх падчас іспытаў будзе прысутнічаць прадстаўнік дзяржаўнай камісіі. Да таго ж да кантролю за ходам правядзення прыёмнай кампаніі будучы прыцягнутыя на краіне больш за дзве сотні работнікаў Камітэта дзяржаўнага кантролю, якія павінны адсочваць усе ключавыя моманты, ад правядзення тэставых іспытаў да падачы дакументаў у прыёмныя камісіі і залічэння. Іх «вахта» закончыцца толькі пасля завяршэння залічэння ў сярэднія спецыяльныя навучныя ўстановы. Хачу пададаць, што на базе Камітэта дзяржаўнага кантролю распрацаваны старшыні дзяржаўнай камісіі Аналія Рубінава была створаная міжведамасная рабочая група, куды увайшлі прадстаўнікі Камітэта дзяржаўнага кантролю, Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Міністэрства адукацыі і Міністэрства ўнутраных спраў. Была арганізаваная таксама работа тэлефонных «гарачых» ліній. І ў штаб дзяржаўнай камісіі ўжо быў зварот з Міністэрства спорту з просьбай зрабіць выключэнне для спартсмена, які плануе выступіць на міжнародных спаборніцтвах у Польшчы. Па гэтай прычыне яго пашпарт аказаўся не на **СТАР.2** рука, а ў пасольстве...»



сярэднія спецыяльныя навучныя ўстановы. За гэтым вельмі пільна сачаць члены Дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзення ўступных іспытаў і прадстаўнікі Камітэта дзяржаўнага кантролю.
Літаральна на ўваходзе ўсе абітурыенты праходзяць праверку дакументаў і здаюць арганізатарам свае сумкі. На кожную сумку прызначаюцца бірка і адраўляюцца яе на захаванне ў гадзёрку. Мабільныя тэлефоны, якія засталіся ў сумках, абітурыенты просяць адключыць. А палове адзіначатых экзаменацыйна аўдыторыя ўжо фактычна запоўнена. Градус напружання

«Гарачая» лінія штаба дзяржаўнай камісіі, размешчаная ў Камітэце дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь (017) 227 66 80.

Завочная «Прамая лінія»
ХІРУРГІЯ ТВАРУ
На пытанні, звязаныя з пашкоджаннем мяккіх тканак і касцей твару, рэканструктыўна-пластычнай хірургіяй твару, паталогіямі сківічна-тварнай вобласці (прыдатных пазух носа (гаймаіты), слінных залоз, нерваў, скронавага ніжнесківічнага сустава, дабра-якасных пухлін і пухлінпадобных захворванняў) гатовы адказаць **дэкан стаматалагічнага факультэта, прафесар кафедры сківічна-тварнай хірургіі Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, доктар медыцынскіх навук Аляксандр Сяргеевіч ЛАСТАУКА.**
Пакайдыце, калі ласка, пытанні **да 25 чэрвеня** па рэдакцыйным нумарах: 8 (017) 287 18 29. Адказы будучы надрукаваныя на старонках нашага выдання.

РОСТ ПЕНСІЙ — У СЁЛЕТНІХ ПЛАНАХ

Паводле звестак Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, на сёння ў Беларусі расійскія пенсіі атрымліваюць каля 5 тыс. чалавек, тады як беларускія ў Расіі — прыкладна 200 чалавек.
Літаральна да апошняга часу ўзровень пенсій у Беларусі і Расіі быў прыкладна аднолькавым, але затым расіяне пайшлі «у адрыв». Зразумела, што асноўная прычына тут — розныя магчымасці кожнай з дзяржаў. Ты не менш Беларусь мае намер скараціць адставанне. У прыватнасці, паведаміла намеснік міністра Валянціна КАРАЛЁВА, да канца года ў нашай краіне плануецца правесці як мінімум яшчэ адзін перагляд працоўных пенсій.
Пры гэтым, адзначыла намеснік міністра, цяпер ідзе распрацоўка комплекснай праграмы сацыяльнай падтрымкі насельніцтва на 2011—2015 гады. Апроч усяго ў праграме плануецца замацаваць норму, якая дае права адзіночным ветэранам Вялікай Айчыннай вайны карыстацца паслугамі сядзелак бясплатна. Тым часам, заўважыла Валянціна Каралёва, у адносінах да ветэранаў вайны застаецца адна праблема. З-за адрозненню ў заканадаўстве сёння расійскія ветэраны карыстаюцца транспартнымі льготамі ў Беларусі, тады як беларускія ветэраны ў Расіі — не. Таму, зазначыла Валянціна Каралёва, для пошуку выйсця з гэтай сітуацыі створана спецыяльная двухбаковая рабочая група.
Сяргей ГРЫБ.

3 СЕРАДЫ — ПАСВЯЖЭ

Пасля анамальнай спякоты ў Беларусь завітала даволі свежае паветра. Начальнік аддзела метэаралагічных прагнозаў Рэспубліканскага гідрометцэнтра Мінпрыроды Людміла ПАРАШУК паведаміла рэдакцыі, што да канца тыдня тэмпературы рэжым у нашай краіне будзе не толькі адпавядаць календару, але і будзе на 1-2 градусы ніжэй за норму.
Сёння тэмпература будзе вагацца ад 16 у Віцебскай вобласці да 25 на Гомельшчыне. У сераду і чацвер да нас завітае халаднаватае балтыйскае паветра, таму 16 чэрвеня месцамі, а 17 чэрвеня на паўночным усходзе пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі з навальніцамі. Тэмпература ўначы 6—13, удзень — не больш за 15—22. У пятніцу павялічыцца атмасферны ціск і дажджоў ужо не будзе. Пры невялікай воблачнасці і слабым ветры тэмпература ўначы знізіцца да 4—10, аднак удзень паветра прагрэецца да 20—26.
У суботу і нядзелю надвор'е ані сапусцеца. Чакаюцца дажджы, месцамі навальніцы; у суботу ў асобных раёнах — моцныя ліўні. Тэмпература ўначы 7—15, удзень 19 чэрвеня — 15—21, на нядзелю ў усходзе яшчэ 22—26, у нядзелю ўдзень стане на 2—3 градусы халадней.
Сяргей КУРКАЧ.

СВАРКА ЗА РУЛЁМ ПРЫВЯЛА ДА СМЕРЦІ ПЕШАХОДА

10 чэрвеня ў Крычэва муж з жонкай пасварыўся ў аўтамабілі «Фальксваген»: за рулём была 36-гадовая жанчына, а муж-пасажыр разма вывернуў руль. Як паведамілі на адрозненні агітацыі і прапаганды Магілёўскай ДА, лётым аўтамабіль на вуліцы Камсамольскай выехаў на тратуар і наехаў на 46-гадовага пешахода. Мужчына атрымаў смяротную траўму.
Ілона ІВАНОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА)
ПО ПОРУЧЕНИЮ ОАО «БЕЛТОРГСТРОЙ» (ПРОДАВЕЦ)
ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже объектов недвижимости в составе:
Лот № 1: комплекс зданий и сооружений, расположенных по адресу: г. Новополоцк, пер. Рижский, 12, в составе:

здание склада — модуля, об. пл. 927,7 кв.м (корп. 3); административно-бытовой корпус, об. пл. 527,8 кв.м; здание ведомственной охраны со складским помещением, об. пл. 51,4 кв.м (корп. 2); здание склада, об. пл. 152,3 кв.м (корп. 5); пристройка к сторожке, об. пл. 106,0 кв.м (корп. 1); здание пилорамы, об. пл. 83,0 (корп. 4); КТП-25; сети водопроводные, сети канализационные. Начальная цена с НДС (снижена) — 920 000 000 бел. руб. Площадь земельного участка — 1,4945 га.

Лот № 2: трансформаторная подстанция, об. пл. 56,3 кв.м, г. Брест, ул. Красногвардейская, 129.

Начальная цена с НДС (снижена) — 29 338 000 бел. руб. Площадь земельного участка — 0,0103 га. Задаток 10 % от начальной цены. Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 16.03.2010. Аукцион состоится **22.06.2010 в 12.00** по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **21.06.2010 до 17.00** по указанному адресу.

Тел.: (8017) 224 61 34, 500 47 12.
Сайт в интернете: www.rlt.by.



Курсы замежных валют, установленные НБ РБ с 15.06.2010 г. (для б/н разлікаў)

1 доллар США.....	3 018,00	1 чэшская крона.....	142,53
1 еўра.....	3 677,43	1 польскі злоты.....	896,87
1 латывійскі лат.....	5 192,70	1 расійскі рубель.....	95,97
1 літоўскі літ.....	1 063,89	1 украінская грывня.....	381,30

Курсы замежных валют для безвалютных разлікаў
Цэнтрабанк Рэ

USD.....	31,4471
10 UAH.....	39 4816
1000 BYR.....	10,4164
EUR.....	38,0982

Афіцыйны ўрадавы сайт
Урадавага інтэрнэту



ЗЛАДЗЕІ-КАСКАДЗЁРЫ
У Гомелі арыштаваны грамадзяне Украіны і Беларусі, якія на працягу года неаднаразова выкрадалі грузы з аўтабусаў. Так, уночы яны «абчысцілі» загрузаныя кансервамі прычэп аўтамабіля, які належаў прадпрыемству з украінскага горада Бравары. Кіроўца прапужу грузу асэнаваў толькі на мяжы каля пагранперахода «Новая Гута», калі пабачыў разрэзаны тэнт аўтамабіля.
Як высветлілася, гэтымі ж грамадзянінамі анала-

гічным чынам яшчэ ў канцы мінулага года былі пазбаўлены рыбнай прадукцыі аўтамабіль сумеснага прадпрыемства. І яшчэ некалькі фураў сталі ахвярамі амаль што цыркавых трукуюч. Між іншым, арыгінальны спосаб крадзяжу быў адпрацаваны яшчэ 15 гадоў таму кіраўніком групойкі, грамадзянінам Украіны. У 1999 годзе ён быў асуджаны за аналагічнае злачынства на дзевяць гадоў. Пасля выхаду на волю вырашыў аднавіць навыкі свайго рамяства.

Сёлетні выпуск гімназіі невялікі — усяго 26 чалавек, і таму ў абодвух выпускных класах паміж падлеткамі склаліся цёплыя сяброўскія адносіны, і зараз яны як быццам хапаюцца за апошняю магчымасць сабрацца ўсім разам, нагаварыцца, нафатаграфавана ў апошні школьны дзень. Да нас у аб'екты трапляюць выпускнікі 11 «Б».

У АДНОСІНАХ БЕЛАРУСІ І РАСІІ НЯМА НЕВЫРАШАЛЬНЫХ ПЫТАННЯЎ



Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка з рабочым візітам на ведаў Расійскаму Федэрацыю. 11 чэрвеня ён правёў перагаворы з Прэзідэнтам Расіі Дзмітрыем Мядзведзевым, старшынёй расійскага ўрада Уладзімірам Пуціным, наведваў Усерасійскі навукова-даследчы інстытут электрамеханікі (УНДЭМ).

Як адзначыў Аляксандр Лукашэнка ў час сустрэчы з Дзмітрыем Мядзведзевым, Беларусь і Расія могуць вырашыць праблемныя пытанні. «У нас сёння павінна адбыцца шырокае размова. Што датычыцца Мтынага саюза, вы казалі пра нейкія супярэчнасці, — яны сапраўды існуюць, але невырашальных пытанняў у адносінах паміж намі абсалютна няма. І тое, што мы сёння можам развязаць гэтыя вузлы, — гэта так», — сказаў ён. Разам з тым Прэзідэнт падкрэсліў, што Беларусь заўсёды звяртала ўвагу сваіх партнёраў на неабходнасць поўнай прэзідэнцкай і калі нешта стварэцца, то гэта павінна праходзіць на раўнапраўнай аснове. Закранаючы двухбаковыя адносіны Беларусі і Расіі, Аляксандр Лукашэнка выказаў перакананасць, што бакі могуць вывесці свае адносіны на яшчэ больш высокі ўзровень, улічваючы, што яны і так з'яўляюцца асабліва блізымі і саюзніцкімі. «У нас вельмі блізка адносіны, і мы гатовыя ў гэтым плане прывадыць», — сказаў Прэзідэнт Беларусі.

У сваю чаргу Дзмітрый Мядзведзеву адзначыў, што з пункту гледжання тавараабароту паміж дзвюма краінамі пачатак гэтага года склаўся вельмі добры. Так, са студзеня па красавік адбыўся істотны прырост тавараабароту. Калі пастаўкі расійскай прадукцыі ў Беларусь узраслі прыкладна на 20 працэнтаў, то аб'ём паставак беларускіх тавараў у Расію павялічыўся на 52 працэнты.

Акрамя таго, Прэзідэнт Расіі лічыць, што цяперашняя сустрэча з'яўляецца ядронай магчымасцю для таго, каб «звернуць гадзіннік». «Лічу, што мы перш за ўсё павінны будзем скаанцэнтравана на нашых двухбаковых адносінах. Я маю на ўвазе нашы інтэграцыйныя памкненні: наша жаданне стварыць Мтыны саюз, а пасля — Адноўню эканамічную прастору», — сказаў ён.

Пасля сустрэчы з Дзмітрыем Мядзведзевым Аляксандр Лукашэнка правёў перагаворы з Уладзімірам Пуціным, у час якіх былі разгледжаны актуальныя пытанні беларуска-расійскага супрацоўніцтва.

Дзяржава кампенсуе банкам частку працэнтаў па крэдытах на закупку прадукцыі раслінаводства ўраджаю 2010 года

У матах фінансавага забеспячэння закупак прадукцыі раслінаводства ўраджаю 2010 года і іншай прадукцыі Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 14 чэрвеня падпісаў указ № 301 «Аб некаторых пытаннях закупкі прадукцыі раслінаводства ўраджаю 2010 года, іншай прадукцыі і разлікаў за яе».

Указам прадугледжваецца кампенсация банкам (ААТ «Белаграпрамбанк», «ААБ Беларусбанк», «Белінвестбанк», «БПБ-Банк» і «Белнешэканомбанк») часткі працэнтаў за карыстанне крэдытамі у суме В3,24 трлн, што выдаюцца арганізацыям, якія ажыццяўляюць закупку прадукцыі раслінаводства ўраджаю 2010 года і іншай прадукцыі.

Названыя крэдыты выдаюцца на тэрмін да аднаго года пад гарантыі ўрада і мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў.

Крэдыты ў суме В1,24 трлн выдаюцца банкам на выплату авансаў і канчатковыя разлікі па пастаўках прадукцыі ў лік дзяржаўнага патрэбы. У гэтым годзе будзе закуплена 990 тыс. тон харчовага збожжа, 530 тыс. тон айлеянага сям'я рапсу, 3640 тыс. тон цукровых буркоў, 150 тыс. тон піваварнага ячменю, 174 тыс. тон збожжа на спірт і 78,4 тыс. тон льнонраты.

Крэдыты ў суме В2 трлн выдаюцца для разлікаў за прадукцыю раслінаводства, якая пастаўляецца звыш дзяржаўнага заказу, для закупкі збожжа, льновалакна, льнонраты (уключаючы ўраджай 2009 года), льнонасення, айлеянага сям'я рапсу, цукровых буркоў, аячменю піваварнага, балкавай сыравіны, камбікорму, зернебабовых і крупяных культур, вятрубы, правіты, кукурузы, насення сланечніку, кукурузы, гароху, проса, грэчкі, мелесу, фасфатаў, прэмійскай, вырошчанага насення агароднінны культур, кармавых караняплодаў, цыбулі-сеўкі, бульбы, пладоў, агароднін, бярэзавога соку, ягад і грыбоў (у тым ліку дзіркасоў), соку пладова-ягадных натуральных ліка для прамысловай перапрацоўкі, ароматызуючых і смакавых рэчываў, спірту з тылавага рэжыма фінансавання з харчовай сыравіны, аячменю для вытворчасці кававага напітку, соліду ячменнага непадлечанага, а таксама аплаты дапаможных матэрыялаў для іх перапрацоўкі, тары і транспартных расходаў па дастаўцы.

На закупку прадукцыі ў фізічных асобаў, якія не ажыццяўляюць прад-прымальніцкую дзейнасць, арганізацыям, што ўдзельнічаюць у склад Белка-апазоа, дазваляецца выкарыстанне наўняўных грашовых сродкаў.

Ва ўказе вызначаюцца парадак кампенсаций і вылаты часткі пра-цэнтаў арганізацыям па атрыманых крэдытах, умовы прадстаўлення гарантыі ўрада, мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў.

У Беларусі будуць выдаваць крэдыты на вядзенне асабістых падсобных гаспадарак

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 14 чэрвеня падпісаў указ № 302 «Аб прадстаўленні крэдытаў грамадзянам, якія ажыццяўляюць вядзенне асабістых падсобных гаспадарак».

Дакумент прыняты ў матах стымулявання развіцця асабістых падсобных гаспадарак грамадзян, павелічэння ў іх вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі. У адпаведнасці з указам у 2010—2011 гадах прадугледжваецца выздзяленне ААТ «Белаграпрамбанк» крэдытаў на тэрмін да 7 гадоў у суме не большай за В60 мільн на адну гаспадарку (у агульнай суме да В100 мільн) з выплатай 5 працэнтаў гадавых.

Кампенсация банку страт па гэтых крэдытах будзе ажыццяўляцца за кошт перадаваемых з рэспубліканскага бюджэту ў кансалідаванай бюджэты абласцей субвенцый на фінансаванне расходаў, звязаных з развіццём сельскагаспадарчай вытворчасці.

Указам зацверджана Палажэнне аб парадку прадстаўлення крэдытаў грамадзянам, якія ажыццяўляюць вядзенне асабістых падсобных гаспадарак. Устаноўлена парадак звароту грамадзян за крэдытамі, крытэрыі для вызначэння магчымасці іх атрымання, пералік мерарыпмстваў, для аплаты якіх выдаюцца крэдыты, тэрміны прадстаўлення крэдытаў у залежнасці ад характару крэдытуемых мерарыпмстваў.

За гэтыя крэдыты грамадзяне змогуць набываць угнаенні, сродкі аховы раслін, насенне сельскагаспадарчых культур, аплатава паслугі па іх унясенні і пасеву, а таксама закупляць сельскагаспадарчых жывёл і птушак, шматгадовыя насаджэнні пладова-ягадных культур, парнікі, цяплицы сельскагаспадарчых, сродкі механізацыі і абсталяванне айчыннай вытворчасці для вядзення сельгасработ.

Крэдытаванне накіравана на стымуляванне развіцця гаспадарак населеніцтва і будзе садзейнічаць выкананню Праграмы развіцця і падтрымкі асабістых падсобных гаспадарак грамадзян на 2006—2010 гады.

Белаграпрамбанку і Беларусбанку прадстаўляюцца гарантыі ў пагашэнні крэдытаў на будаўніцтва і рэканструкцыю аб'ектаў АПК

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 14 чэрвеня падпісаў указ № 303 «Аб некаторых пытаннях фінансавання будаўніцтва аб'ектаў аграрнапрамысловага комплексу».

У адпаведнасці з дакументам прапануецца кампенсаванне ў 2010—2019 гадах банкам (ААТ «Белаграпрамбанк» і ААТ «ААБ Беларусбанк») частку працэнтаў за карыстанне арганізацыямі па пераліках, якія вызначаюцца аб'явамі кампаніямі і Мінсельгасхарчам, крэдытамі ў суме В1,83 трлн, што выдаюцца ў 2010 годзе для фінансавання будаўніцтва, рэканструкцыі, тэхнічнага пераснашчэння, капітальнага і бегучага рамонту. Банкам прадстаўляюцца гарантыі ўрада і мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў у пагашэнні выддзёных крэдытаў, вызначаюцца ўмовы прадстаўлення гэтых гарантыі.

Рэалізацыя ўказа даець магчымасць завяршыць будаўніцтва 736 аб'ектаў аграрнапрамысловага комплексу, пачатае ў 2008—2009 гадах. Сярод іх 208 малочначаравых фермаў, 150 жывёлагадоўчых комплексаў і птушкафабрык (памішканнаў для птушкі), 47 пладаагароднінска-вішчавых, 43 збожжавыя, 100 зернеаічынна-сушальных комплексаў, 18 складоў для захоўвання ўгнаенняў, 24 машыны двары (райаграрсервісы, вытворчыя базы), 41 малочаавад, 15 маскамбінатаў, 12 хлебаавадаў, 23 камбікормавыя заводы (цэхі) і іншыя.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Ордэнам Маці ўзнагароджаны 13 жанчын з Віцебскай і Гродзенскай абласцей

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка 14 чэрвеня падпісаў указ № 300 аб узнагароджэнні шматдзетных жанчын ордэнам Маці. За нараджэнне і выхаванне ў іх у дзяцей 13 жанчын з Віцебскай і Гродзенскай абласцей.

У прыватнасці, ордэнам узнагароджаны хатняя гаспадыня Марыя на Юхневіч з Паставаў, брыгадзёр камунальнага ўнітарнага вытворчага сельгаспрадпрыемства «Верхнядзвінскі» Валіяцкіна Урбан, работніца дзіцячага сада-яслы № 3 Навагрудка Марына Шабаліна.

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Генеральнага сакратара ААН Пан Гі Муна з днём нараджэння

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка 13 чэрвеня павіншаваў Генеральнага сакратара Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Пан Гі Муна з днём нараджэння.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ЭКСПЕРТЫ ЗША ЗНАЙШЛІ У АФГАНІСТАНЕ ПРЫРОДНЫЯ ВЫКАПНІ НА ТРЫЛЬЁН ДОЛАРАЎ

На тэрыторыі краіны выяўлены радовішчы жалеза, медзі, кобальту, золата і нават літвію. Адмысловай прадакцыі Афганістану будучыню «літвіева Саўдаўскай Аравіі», бо гэты рэдка метал выкарыстоўваецца пры вытворчасці акумулятараў для ноўтбукаў і мабільных тэлефонаў.

У ДЖАЛАЛ-АБАДЗЕ ЗАБІЛІ 700 УЗБЭКАЎ, СЦВЯРДЖАЕ УЗБЭКАСКАЯ АБШЧЫНА

Падчас беспарадкаў у кіргіскай Джалал-Абадзе загінула 700 мясцовых узбэкаў, сцвярджаюць ва ўзбэцкай абшчыне горада.

Гэтыя людзі бралі забойныя парогмашыны ці загінулі падчас пакараў, завяў адзіна з лідараў абшчыны. Афрыцкіна гэтая інфармацыя не пацверджана: па звестках міністэрства аховы здароўя Кіргыстана, агульна колькасць ахвяраў канфлікту на поўдні рэспублікі складае 124 чалавекі.

У панядзелак у Джалал-Абадзе пачаліся перамоў аўтарытэтных лідараў і старэйшых кіргіскай і ўзбэцкай абшчын, закліканых спыніць распачаты ў пятніцу крывавае міжэтнічныя сутыкненні. Пра вынікі перамоў, аднак, на момант падпісання нумара нічога не было вядома.

САРКАЗІ АБВІНАВАЦІЛІ У СПРОБЕ «БЕРЛУСКАНІЗАВАЦЬ» ФРАНЦУЗСКАЯ СМІ

Менеджары з каманды французскага банкіра Мацье Пігаса абвінавацілі прэзідэнта Нікія Сарказі ў спробе «берлусканізаваць» нацыянальныя сродкі масавай інфармацыі, піша The Daily Telegraph. Абвінавачванні звязаныя з тым, што Сарказі выкрылі ў аказанні ціску на галоўнага рэдактара газеты Le Monde Эрыка Фаттара.

Канфлікт пачаўся з-за намеру кіраўніка Lazard France Мацье Пігаса, партнёра Yves Saint Laurent Пэра Бержэ і медыямангата Ксаўе Ніла набыць газету Le Monde і ўключыць у яе 100 мільн еўра. Усе тры бізнэсмэны падтрымліваюць апазіцыйную Сацыялістычную партыю.

У МАГІЛЁВЕ ШУКАЮЦЬ СВОЙ БРЭНД

У адкрытым творчым конкурсе «Magil'eu — горад унікальнасці» могуць браць удзел любыя асобы і арганізацыі. Галоўнае — знаціць для горада адметную ідэю альбо брэнд, каб далей карыстацца ім у якасці слогана. Да 20 чэрвеня ўсе ахвотныя павінны пакінуць у Магілёўскай гарадской бібліятэцы пісьмовую фразу з 3-6 слоў на беларускай альбо рускай мове, якая павінна ўстойліва асацыявацца з горадам Магілёвам, адлюстроўваць яго ўнікальнасць. Слоган павінен быць лаканічным, пераканачным і добра запамінацца. Пераможца атрымае ў падарунак ноўтбук.

Ілона ІВАНОВА. ЗЛАДЗЕІ-КАСКАДЗЁРЫ

Як расказалі ў прэс-службе Гомельскага УУС, амагараў лёгкай здыбчы цікавілі амуры, якія перавозілі ў асноўным малочную ці рыбную прадукцыю па трасе Брэст — Гомель. Любымі ўчастак аўтадарогі — Гомель — Калінянчына. Час налётаў — заўсёды ноч. На легкавым аўтамабілі злучаныя даганялі фуру з вядомымі лагатыпамі. Выключыўшы габарытныя агні, пад'язджалі ззаду на адлегласць прыкладна ў дваццаць сантыметраў. Сустрэчы ўдзельнікі не заўважалі. 32-гадовы завадатар, выкарыстоўваючы самаробныя аліпніцкія рыштункі, на хваду спрытна забіраўся на капот сваёй транспартнага сродку. Затым, калі дзверы фуры былі замкнёныя на замк, адчыняў іх фомкай. Змесьціва кантэйнера аглядалася і ацэньвалася. Калі, на погляд зладзеяў, тавар здавальняўся, на капот зладзеяў другі ўдзельнік групы. Такім чынам з фуры ў легкавую ўпакоўку перагружаўся тавар. Калі легкавы аўтамабіль перапыняўся, злучыны выкідалі пакункі і скрыні ў коўбет, зноў даганялі фуру і працягвалі сваю цёмную справу.

Выкладзеныя палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў яго рэфрыжэратар «МАЗ»: «У выкладзеным палючыцца за лёгкай здыбчы перахоўвалі ў прыватных доме, які здымалі ў вёсцы Краснае пад Гомелем, а прадукцыю збывалі на рынках за паўцанамі. І вось у чэрвені ад вадзіцеля экспедытара ААТ «Кобрынскі МСЗ» наступіла заява аб тым, што ўначы хтосьці абрабаваў

«ВІЦЬБА» — ЛІДАР СМАКУ

На прагпрыемстве ведаюць, праз што ляжыць шлях да пакупніка



Інжынер-тэхнолаг Тацяна ШАХМАТАВА

Віцебскі кандытарскі камбінат «Віцьба» — адзін з самых вядомых срод вытворцаў харчовых тавараў у нашай краіне. Заснавана ў 1989 годзе, прадыямента дагэтуль адпавядае ідэі свайго стварэння — вырабляць прадукцыю, якая прыносіць адраджаецца ад традыцыйнай. Кандытарскі камбінат з'яўляецца лідарам па вытворчасці сухіх сьняданкаў (падушачкі з начынкай, калечкі, шматкі, зорачкі), а вафлі і вафельныя батончыкі «Віцьба», «Віта», «Вітоша», «Малочны бум» знаёмыя ледзь не кожнаму айчынныму пакупніку. У той жа час у асартыменце прадыямента ёсць унікальныя не толькі на беларускім рынку, але і на усёй паствавак прасторы вафлі. Вафельныя рулецікі «Віцьба», зерневыя арэшкі «МАКС», вафельныя трубочкі «Вівайлі» — ім аналагаў пакуль няма і ў бліжэйшым будучым.



У асартыменце прадыямента — больш за 170 найменняў вырабаў. І штомесяц тэхнолагі «Віцьбы» распрацоўваюць новыя — толькі з пачатку гэтага года з'явілася каля 10 новых найменняў. Усё гэта магчыма ў тым ліку і дзякуючы пастаяннай мадэрнізацыі абсталявання. Кандытарскія вырабы, дарэчы, вырабляюцца пераважна на аўстрыйскім абсталяванні. Штомесца камбінат вы-

пускае больш за тысячу тон прадукцыі. Яна заваявала пакупніка не толькі на тэрыторыі нашай краіны, але і ў замежжы — на Украіне і ў Расіі, Малдове і краінах Балтыі. Менавіта з працай на замежных рынках звязаны рэбрэнд-дынг некаторай прадукцыі. Напрыклад, адзін з лідараў продажаў вафельных трубочкі «Салют» і «Віват» цяпер выпускаецца пад назвай «Трубочкі». На сёння ўся прадукцыя «Віцьбы» запатэнтавана ў нашай краіне, большая частка і ў Расіі, вядзецца праца ў гэтым напрамку ва Украіне і Малдове.

Прадукцыя «Віцьбы» заўсёды вызначалася высокай якасцю, да якой у прыздзірлівых у гэтым сэнсе суседзях нараканняў няма. У 2009 годзе на прадыямента сертыфікавана сістэма кіравання якасцю і бяспекай вытворчасці і захоўвання вафельных рулецікаў (НАССР). Залогам гарантаванай якасці з'яўляецца сыравіна, якая адпавядае самым высокім патрабаванням. Перад тым як трапіць у вытворчасць, уся яна праходзіць выпрабаванні ў лабараторыі прадыямента. Такі ж кантроль з'яўляецца і ўзоры гатовай прадукцыі. Сёння адносны пакупніка нават да бясшодных дабавак даволі негатыўны, таму мэта прадыямента — выкарыстоўваць іх па мінімуму і змяняць на натуральныя. Сёння лінейка вафельных рулецікаў «Віцьба» пашырлася новымі смакамі — міндалевым і лімонным, у якіх выкарыстоўваецца экстракт міндаля і эфірнае масла лімона.

Сухія сьняданкі з'яўляюцца адной з візітовак «Віцьбы». Цяж у іх вытворчасці складае ад 6 месяцаў да 1,5 года. Аналізаванне імі мінскіх пад'ездаў павінна завяршыцца на працягу 2 гадоў.

Алена ГРАШНЮК, «Мінск—Навіны».

ЖОНЫ ВЫХАДНЫ У ХУТКУЮ ТЭЛЕФОНУЮ КАЛЯ 80 МІНЧАН 3-ЗА УКУСАЎ КЛЯШЧОЎ

Эпіталог Мінскага гарадскога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі Вольга Валадковіч нагадвае, што кляшча можна выдаліць у любой паліклініцы — у траўматалагічным або хірургічным кабінете. Калі такой магчымасці няма, выцягнуць яго самастойна. Напрыклад, пры дапамозе баваўнянай ніткі (яе завязваюць у вузел, як мага бліжэй да хвостка, закручваючы канцы ніткі пры дапамозе кругавога руху). Другі спосаб — пры дапамозе стэрыльнай (напаленай) іголкай, як стрэмку. Траці — піццатам, але пры гэтым не выдзіраць кляшча, а выкручваюць.

Нельга выкарыстоўваць алеі, тлустыя крэмы, якія закупаюцца дыхальныя адтуліны кляшча і правакуць дадатковы выкід інфекцыі ў кроў чалавека. Пасля выдалення кляшча ранку апраціце настойкай ёду або спіртам. Затым трэба звярнуцца ў паліклініку да ўрача-інфекцыяніста (таралеўта, педыятра). Кляшча пажадна прынесці на даследаванне. Калі высветліцца, што ён інфіцыраваны, урач прызначае лячэнне.

У сталіцы прыём кляшчоў праводзіцца ў Мінскім гарадскім цэнтры гігіены і эпідэміялогіі (вул. Петруся Броўкі, 13, лабараторны корпус). Час прыёму: панядзелак—пятніца 8.30—16.00 (кабінет 102), 16.00—19.30 (кабінет 101); субота, нядзелла 8.30—14.00 (кабінет 101). А таксама ў Цэнтры гігіены і эпідэміялогіі Заводскага раёна (вул. Пляханава, 18, 2 паверх, аддзяленне паразіталогіі). Час прыёму: панядзелак—пятніца 8.30—18.00.

У МІНСКУ ПАЧАЛА ПРАЦАВАЦЬ ГАРАЧЫ ТЭЛЕФОННЫ ЛІНІЯ ПА ПРАБЛЕМАХ АДНАЎЛЕННЯ ПАТЭНЦЫІ І МУЖЧЫНСКАГА ЗДОРОВ'Я

Яе нумар +375 293 073 073. На гарачай лініі на працягу чэрвеня і ліпеня з панядзелка па суботу з 18.00 да 22.00 консультаў урач уролаг-андролог вышэйшай катэгорыі — ананімна і бясплатна, паведамлілі карэспандэнту агенцтва «Мінск—Навіны» ў медыка-кансультацыйным цэнтры SANTE.

Паводле статыстыкі, 7 з 10 мужчын, якія сутыкнуліся з праблемамі эрэкцыі, не карыстаюцца ні ўрачэбнымі кансультацыямі, ні медыкаментозным лячэннем. Разам з тым узровень развіцця сучаснай медыцыны дазваляе вярнуць гармонію інтымнага жыцця ў 95 працэнтах выпадкаў.

Вольга ГРЫГОР'ЕВА, «Мінск—Навіны».

ЗА СМЕРЦЬ ДЗЕДА ДЗЕЛЯ БЛЯШАНКІ КАНСЕРВАЎ — 18 ГАДОЎ КАЛОЊІ

У сакавіку ўвечары да 82-гадовага пенсіянера з вёскі Трасцяніца нехта пастукаў у дзверы. Калі дзед выйшаў на ганак, яму на галаву накінулі куртку і пачалі збіваць. Білі на дзверы, а затым у хаце. Нападнікі выгвалталі, дзе грошы.

Ад пабоў пенсіянер памёр, а злычынцы знайшлі 40 тысяч рублёў, дзве бутэлькі гарэлкаў ды бляшанку кансерваў. Выпілі, а затым паклалі труп на ложак, як быццам бы гаспадар памёр сваёй смерцю.

Следства вызначыла, што двух рабаўнікоў прывёў да пенсіянера яго ўнук. І вось суд Камунацкага раёна прыгаварыў 18-гадовага ўнучка да 18 гадоў калоні ўзмоцненага рэжыму, другі забойца атрымаў такі ж тэрмін, а траці — 31-гадовы мужчына, на два гады меней.

МІЛІЦЫЯНЕР КІНУЎСЯ У ВАДУ Ў ПАГОЊ ЗА БРАКАНЬЕРАМІ

На рацэ Шчара каля вёскі Чырэы Ляхавіцкага раёна дачкі прыкмецілі трох мужчын, якія лавілі рыбакі, і патэлефанавалі ў міліцыю.

Неўзабаве пад'ехалі супрацоўнікі міліцыі. Браканьеры пераплылі на другі бераг ракі і схаваліся ў кмызняку. Адзін міліцыянер без ваганняў кінуўся ў ваду і паплыў следам. Браканьераў затрымалі. Праводзіцца праверка.

ХЛОПЧЫК ПАГУЛЯЎ З АГНЁМ

Толькі чудам не завяршылася трагедыя гульня з запалкамі 5-гадовага хлопчыка.

Як паведаміла «Звязда» прэс-сакратар Віцебскага абласнога ўпраўлення па надзвычайных сітуацыях Марына Фандо, у Наваполацку ў трохпакёвай кватэры плягядовы хлопчык гуляў з дзесяцігадовай сям'ёй у пакоі. Запалы ў шафу і падпалі запалкамі паперу. Добра, што сястра адразу пачыла пажаць. Жанчына сама не здолела патушыць агонь і выклікала пажарных. У выніку пажар агнём былі знішчаны камп'ютар, тэлевізар, тэлефон, ложак, пашкоджаны сцены і столы.

А ў Полацкім раёне 3-га гульні з агнём 4-гадовага хлопчыка згарэў прылажнік.

Сыом СВІТУНОВІЧ.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.



Адсюль выходзяць «Вівайлі».

Рэспублікі Беларусь. У гэтым конкурсе ўлічвалася дзейнасць усяго прадыямента — ад папачкаў вытворчасці і ўмоў працы да мадэрнізацыі абсталявання і ўкаранення новых прадуктаў, ад якасці сыравіны да рынку збыту прадукцыі. Што ж, гэта справядлівая ацэнка дзейнасці ўсяго калектыву — ад тэхнолагаў да маркетологаў, ад кіраўніцтва да кандытару, якія сваёй працай увасабляюць палітыку прадыямента, азначаную дэвізам: «Лідарства і давер праз якасць!»

Алена ДАЎЖАНОК, Алена КРАВЕЦ, Фота Марыі ЖЫЛІНСКАЯ.

УНП 300187443.



У НАЦЫЯНАЛЬНЫМ ГІСТАРЫЧНЫМ МУЗЕІ — ФОТАВЫСТАВА «ЭКСПА-2010 У ШАНХАІ»

17 чэрвеня 2010 года ў 15.00 у Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь адкрываецца фотавыстава «Экспа-2010 года ў Шанхаі». На выставе прадстаўлена больш як 60 фотаздымкаў лепшых павільёнаў краін — удзельніц Сусветнай выставы «Экспа-2010» у Шанхаі. Фотавыстава арганізавана Пасольствам Кітайскай Народнай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь і Дзяржаўным інфармацыйным Агенцтвам Сіньхуа Кітайскай Народнай Рэспублікі.

Сусветная выстава «Экспа-2010» — гэта адна з найбуйнейшых падзей сусветнага ўзроўню, у якой удзельнічаюць больш як 200 краін свету і 50 міжнародных арганізацый. Дэвіз форуму — «Лепшы горад — лепшае жыццё». Згодна з канцэпцыяй «Экспа-2010», нацыянальная экспазіцыя кожнага удзельніка павінна прадэманстраваць намагацца дзяржава па стварэнні найбольш камфортнага асяроддзя пражывання для жыхароў гарадоў.

Для правядзення «Экспа-2010» у Шанхаі выбрана тэрыторыя плошчай 5,28 кв. км. Гэта месца ў цэнтральнай частцы горада ў раёнах Пудун і Ручі, размешчаных насупраць аднаго па абодвух берагах ракі Хуанпу.

Пасля заканчэння многіх Сусветных выстаў архітэктурныя пабудовы, якія былі ўведзены спецыяльна да часу іх правядзення, ператварыліся ў сапраўдныя сімвалы гарадоў або нават цэлых краін. Так, дзякуючы выставам свету былі падораны ў 1851 годзе Хрустальны палац, пабудаваны з жалеза і шкла ў лонданскім Гайд-парку, у 1889 годзе — Эйфелева вежа ў Парыжы, у 1873-м — Ратонда ў Вене (павільён з самым вялікім купалам), у 1880-м — Каралеўскі выставачны павільён у Мельбурне.

Сярод шматлікіх павільёнаў Сусветнай выставы «Экспа-2010» прыцягвае сваім непаўторным каларытам павільён Рэспублікі Беларусь. У яго афармленні было выкарыстана 13 галаграм, закліканых стварыць ілюзію прысутнасці рэдкіх экспанатаў з Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь: пояс Вітаўта XIV стагоддзя, скараб сярэбранага манет, а таксама старадаўняй фрэскі вядомых храмаў. Таму нядзіна, што для правядзення фотавыставы «Экспа-2010 года ў Шанхаі» былі выбраны Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь.

Навіны сталіцы

ГУКАВЫХ СВЯЦІЛЬНЯЎ У ПАД'ЕЗДАХ СТАЛІЧНЫХ ДАМОЎ СТАНЕ БОЛЬШ

У гэтым годзе плануецца ўстанавіць 50 тысяч такіх акустычных прыбораў. Яны аўтаматычна ўключаюць святло ад любога гуку і прыкладна праз хвіліну адключаюць.

Цяпер такім абсталяваннем аснашчаны 317 сталічных дамоў, там устаноўлены 26,6 тысячы прыбораў. Толькі за тры месяцы гэтага года яны дапамаглі эканоміць электраэнергію больш чым на 90 міль рублёў. Тэрмін акупальнасці прыбора складае ад 6 месяцаў да 1,5 года. Аналізаванне імі мінскіх пад'ездаў павінна завяршыцца на працягу 2 гадоў.

ЖОНЫ ВЫХАДНЫ У ХУТКУЮ ТЭЛЕФОНУЮ КАЛЯ 80 МІНЧАН 3-ЗА УКУСАЎ КЛЯШЧОЎ

Эпіталог Мінскага гарадскога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі Вольга Валадковіч нагадвае, што кляшча можна выдаліць у любой паліклініцы — у траўматалагічным або хірургічным кабінете. Калі такой магчымасці няма, выцягнуць яго самастойна. Напрыклад, пры дапамозе баваўнянай ніткі (яе завязваюць у вузел, як мага бліжэй да хвостка, закручваючы канцы ніткі пры дапамозе кругавога руху). Другі спосаб — пры дапамозе стэрыльнай (напаленай) іголкай, як стрэмку. Траці — піццатам, але пры гэтым не выдзіраць кляшча, а выкручваюць.

Нельга выкарыстоўваць алеі, тлустыя крэмы, якія закупаюцца дыхальныя адтуліны кляшча і правакуць дадатковы выкід інфекцыі ў кроў чалавека. Пасля выдалення кляшча

Небяспечная вада

ЖАНЧЫНА СКОЧЫЛА З МОСТА У СОЖ

11 чэрвеня ў Чэрыкаве на рацэ Сож тонула жанчына.

Ад дапамогі тэрмінова адправілася пазаштатная вадарэзная група пры раённым аддзеле па надзвычайных сітуацыях і медыкі. Яны знайшлі жанчыну ў невыспраўнальным стане. Выратавальнікі пераправілі яе на лодцы да «хуткай дапамогі». Жанчына ў цяжкім стане трапіла ў рэанімацыю Чэрыкаўскай раённай бальніцы і апыртмале працаваць праз суткі. Цяпер яе стан стабільны.

Як паведаміла ў Mariljéўскім УМНС, 39-гадовая жанчына скочыла з моста вышыняй у 10 метраў пасля сумешнага з мужам распівання спіртных напояў. На бераг яе выцягнулі людзі, якія адпачывалі побач на беразе ракі. Свой дзіўны ўчынак жанчына не растлумачыла.

7 МУЖЧЫН І АДНУ ЖАНЧЫНУ ЗАБРАЛА ВАДА

за спякота выхадны на Гомельшчыне.

Два чалавекі затанулі ў возеры Куракоўскім Кармянскага раёна. У Мазырскай адзін з мужчын выратаваўся ад спякоты ў кар'еры ў лесе, а другі — на неабсталяваным пляжы на Прыпяці каля вёскі Лубня. Жыхар Рагачова патануў у Друці, а мазыранін, пасля ўжывання спіртных напояў — у іштучным вадасховішчы Ельскага раёна. Пераацаніў свае сілы і супрацоўнік змеснарада, які купаўся ў рацэ Іпучы на тэрыторыі Добрушскага раёна ў стане алкагольнага ап'янення. Сумны спіс завяршае 33-гадовая гамельчанка, якая купалася ў Сажы, але таксама не там, дзе дазволена — за паўкіламетра ад выратавальнай станцыі.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ВЯЛІКАЯ СПЯКОТА — БЯДА

На рэчцы каля вёскі Аздамічы (Столінскі раён) вырашыла пакупацца 11-гадовая вучанца.

Падчас плавання дзяўчынка ўтанілася.

І ў Пружанскім раёне ў вадзе побач з вёскай Калядзічы пайшоў на дно 37-гадовы мясцовы жыхар.

Сыом СВІТУНОВІЧ.

Калі вы падпісаліся на газету «Звязда» на III квартал або 2-е паўгоддзе 2010 года — запаўняйце картку ўдзельніка, выразаеце і дасылайце яе да 2 ліпеня ў рэдакцыю на адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

Падпісчык можа выйграць электрапрап, кухонны камбайн, тэлевізар або печ ЗВЧ. Розыгрыш прызоў адбудзецца 6 ліпеня 2010 г., вынікі публікуюцца ў газеце «Звязда» па 16 ліпеня 2010 г.

Да стаўку тэлевізараў і печы ЗВЧ ажыццяўляе рэдакцыя. Астатнія прызы можна атрымаць у рэдакцыі па 30 верасня 2010 г. пры падачы квітанцыі аб падпісцы на «Звязду» на III квартал або 2-е паўгоддзе 2010 года і пашпарта. Пасля 30 верасня выдача прызоў спыняецца і прэтэнзіі падпісчыкаў не прымаюцца.

Правілы гульні чытайце ў газеце «Звязда» за 22.05.10 г.

Тэрмін правядзення гульні — з 22.05.10 па 30.09.10.

Пасведчэнне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 1694 ад 13.05.10, выдана Міністэрствам гандлю РБ.

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» на III квартал або 2-е паўгоддзе 2010 года

Прозвішча, імя, імя па бацьку _____

Падпіска аформлена і аплачана ў _____ (адрэсаванне сувязі) на III кв. або 2-е паўг. 2010 года

Жатні адрас і тэлефон _____ (індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

Ф.СП-1

Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь

АБАНЕМЕНТ на газету «Звязда» з бясплатнымі ўкладкамі: «Чырвоная змена», «Месце самоўправаленне», «Краіна здароўя», «Жырандоль», «Купілі лепшае» на 2010 год па месцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму _____ (індэкс выдання)

Куды _____ (адрас)

(паштовы індэкс) _____ (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету «Звязда» з бясплатнымі ўкладкамі: «Чырвоная змена», «Месце самоўправаленне», «Краіна здароўя», «Жырандоль», «Купілі лепшае» на 2010 год па месцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму _____ (індэкс выдання)

Куды _____ (адрэс)

(паштовы індэкс) _____ (горад, населены пункт)

OTЧET O ПPOBЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО ОТ КИРБИ»

1. Сведения о месте и дате составления отчета: 220007, г. Минск, ул. Могилевская, 2/2, 3 этаж, дата составления отчета 14.06.2010 г.

2. Сведения об организаторе — наименование и место нахождения организации: Общество с ограниченной ответственностью «КИРБИ», место нахождения организации: 223130, Минская обл., Логойский р-н, г. Плещеицы, микрорайон «Военный городок», зд. 133, комн. 31.

3. Сведения о государственной регистрации рекламной игры: свидетельство № 1672 о государственной регистрации рекламной игры, зарегистрированной Министерством торговли РБ от 20.14.2010 г.

4. Срок начала и окончания рекламной игры: начало рекламной игры: 21.04.2010 г.; окончание рекламной игры 19.06.2010 г.

5. Сведения о количестве участников рекламной игры: количество участников — 28 человек.

6. Сведения о полном или частичном розыгрыше призового фонда: призовой фонд разыгран полностью.

7. Фамилия, имя, отчество победителя (победителей) рекламной игры, сведения о его выигрыше, в том числе о выдане выигрыша: Хмельевский Олег Ремигинович, Проз — Поездка в Турцию, Кушадасы, Отель — CANDE ONURA HOTEL, 8 дней, 2 персоны, по программе все включено. Дата заезда 26.06.2010. Дата выезда 03.07.2010. Размер призового фонда составляет 4 136 886 (четыре миллиона сто тридцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть) белорусских рублей. Приз победителю вручен 14.06.2010 г. по адресу: 220007, г. Минск, ул. Могилевская, 2/2, 3 этаж.

8. Сведения о нарушениях, допущенных в ходе рекламной игры, и их последствиях (при наличии соответствующих нарушений): нарушения отсутствуют.

9. Сведения о жалобах, поступивших организатору или комиссии (при наличии соответствующих жалоб), и результатах их рассмотрения: жалобы отсутствуют.

10. К отчету прилагаются копии публикации правил проведения рекламной игры и сведений о результатах проведения рекламной игры. Свидетельство № 1672 о государственной регистрации рекламной игры, зарегистрированное 20 апреля 2010 года Министерством торговли Республики Беларусь.

УНП 690456698.

ЛІБЕРАЛІЗАЦЫЯ

ЯК АДКАЗ НА ЗНЕСНІЯ ВЫКЛІКІ



УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 16 июля 2010 года

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН по продаже изолированного помещения с инв. номером 500/D-698511 общей площадью 19 кв. м, расположенного по адресу: г. Минск, пер. Загородный 3-й, д. 4А, пом. 14 (назначение — помещение, не относящееся к жилищному фонду).

Начальная цена — 70 981 500 белорусских рублей. Собственник помещения — ОДО «Перспектива-Инвест Рид». На продаваемое имущество обращено взыскание в счет неисполненного налогового обязательства...

Задаток в размере 7 000 000 белорусских рублей перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012024570010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Минской области, г. Минск, бульвар им. В. Мулявина, 6, код 153001331; УНП 190398583.

Телефон для справок: (017) 227 48 36 — УП «Минский городской центр недвижимости» (г. Минск, ул. К. Маркса, 39).

Дырэктыва № 4 — тэма гутаркі нашага карэспандэнта з незалежным беларускім эканамістам, членам Грамадска-кансультацыйнага савета пры Адміністрацыі Прэзідэнта Л.Ф. Заікам.

— Леанід Фёдаравіч, як вядома, нядаўна прайшло чарговае пасяджэнне Грамадска-кансультацыйнага савета пры Адміністрацыі Прэзідэнта, дзе разглядаліся пытанні далейшай лібералізацыі беларускай эканомікі. Вы, як адзін з яго ўдзельнікаў, задавалі пытанні, якія адбыліся?

— У цэлым так. Гэтага сустрача паказала значную ступень узаемапаразумення ўлады і прадстаўнікоў бізнесу, навукоўцаў, палітыкаў наогул эканамічнай будучыні краіны. Я задаволены тым, што многія мае думкі, выказванні пачуццяў і ўспрыняцця, які і, дарэчы, многія праліваюцца маім калег і аднадумцаў. Зараз завяршаецца падрыхтоўка гэтага вельмі важнага дакумента — прэзідэнцкай дырэктывы № 4. Яе ажыццяўленне, спадзяюся, стане пачаткам рэалізацыі новай эканамічнай палітыкі, грунтоўных пераменаў у структуры эканомікі краіны, актыўнага развіцця бізнесу, у тым ліку малага і сярэдняга, аздараўленню дзелавага асяродка, палітычнаму інвестыцыйнаму працэсу.

— Адкуль такая аднадушнасць удзельнікаў пасяджэння?

— Я скажу бы так: гэта — праява згуртаванасці перад тварам небяспечных выклікаў і праблем, народжаных наступствамі глабальнага фінансаванага і эканамічнага крызісу. Сёння ідзе натуральны працэс кансалідацыі нацыі, пошук адказаў на знешнюю эканамічную і прыватнасці, энергетычную пагрозу. І лепшы адказ на гэтыя выклікі — прыняцце прадуманых канструктыўных рашэнняў у эканоміцы.

— А ці ёсць праціўнікі прыняцця дырэктывы № 4?

— У час пасяджэння Грамадска-кан-

сультацыйнага савета, дзе яна разглядалася, супраць яе як дакумента ніхто не выступіў. Сярод патэнцыйных праціўнікаў могуць быць прадпрыемствы і арганізацыі-мананалісты, якім не выгадна канкурэнцыя, новыя вытворцы аналагічнай прадукцыі, аказанія паслуг. Напрыклад, у нас вельмі давагі інтэрнэт, у прыватнасці, дадавай давай інтэрнэт, чым у суседняй саюзнай Расіі. А чаму? А таму, што наш Белтэлеком — класічны мананаліст, які сам вызначае цэны на свае паслугі і дзякуючы гэтаму выдатна сябе эканамічна адчувае. Добра Белтэлекому, бо няма канкурэнцыі. У выніку мы займаем 67 месца ў свеце па хуткасці інтэрнэту, нас нават небагатая Малдоўка абганяла па гэтым паказчыку. Наперадзе нас з больш савецкіх рэспублік Расія, Літва, Эстонія. Ды ўвогуле ўсе краіны-суседзі. Цікава, што Белтэлеком па выніках 2009 года прызнаны як пераможца нейкага спаборніцтва і ўзнагароджаны прэміяй у памеры некалькіх мільёнаў. За што, цікава? За 67-е месца ў светвым рэйтынгу? Відавочна, тыя, хто падпісаў загад аб прэміраванні Белтэлекома, былі не ў курсе наогул сапраўднага стану з інтэрнэтам у краіне. Вос і па гэтай прычыне патрэбна лібералізацыя, каб не здараліся такія казусы.

— А як такая работа вядзецца ў нашай краіне?

— Цяпер Міністэрства эканомікі працягвае збіраць усе варыянты ўвагі праліваюцца адносна эканамічнай лібералізацыі, адначасова ідзе работа па распрацоўцы адпаведнага дакумента, які носяць назву дырэктыва № 4. Гэта будзе вялікі, аб'ёмны, я скажу бы, асноватворны дакумент. У ім знойдуць адлюстраванне карэктныя змены ў розных сферах эканамічнага жыцця, у тым ліку і ў дзейнасці беларускага ўрада, многіх міністэрстваў і ведамстваў, рабочае фінансавы і падатковыя органы і г. д. Вос такой будзе дырэктыва № 4. Але, падкрэслію, яна пачынаецца з стадыі стварэння і існуе як праект. А таму

давайце не будзем забягаць наперад, да чамаеся яе абнародаванню.

— Лібералізацыя ў масавай свядомасці ўспрымаецца як ліквідацыя бюракратычных бар'ераў на шляху дэларатываў, адмена састарэлых інструкцый, зніжэнне адміністрацыйнага ціску на прадпрыемствы. Ці правільнае такое разуменне?

— У асноўным. Але ў будучай дырэктыве № 4, якая ўключае ў сабе комплекс мераў па лібералізацыі, галоўнай мэтай стане наданне дынамікі развіццю беларускай эканомікі. І ў гэтым сэнсе лібералізацыя павінна падтурнуць рост колькасці малых прадпрыемстваў у рэгіёнах, стварэнне новых працоўных месцаў, а ўвогуле надаць новы імпульс канкурэнцыі за спажыватца, кліента. А канкурэнцыя лепш за чынёўнікаў прымушае думаць над павышэннем якасці прадукцыі і паслуг, пашырэннем іх асартымента. Заўважана, што абстрактнае канкурэнцыя на ўнутрым рынку аб'ектыўна вядзе да зніжэння цэнаў, што заўсёды станаўча ўспрымаецца насельніцтвам. Напрыклад, знізіліся цэны на макаронныя вырабы, курныя яйкі, шэраг прамысловых тавараў. Такаса хочацца верыць, што канкурэнцыя ўнутры краіны прывядзе да павышэння канкурэнтназдольнасці беларускіх тавараў на знешніх рынках. А там наступова назіраецца рост цэнаў на паліўныя групы тавараў. Для нас, напрыклад, складваецца выгадна чынавае кан'юнктуру на малочныя прадукты, у меншай ступені на мясныя вырабы. І гэта толькі пачатак, сучасны рынак толькі пачынае «разравацца», і, магчыма, узнікне павышэнне по-

Футбол. Чэмпіянат свету Экзотыка па-афрыканску — адсутнасць бяспекі

Асноўныя навіны з чэмпіянату свету ў ПАР у першыя дні — навіны бяспекі. Дакладней, яе адсутнасці. Фатографа адной з партугальскіх газет абрабавалі проста ў яго ў нумары. Рабаўнікі ў масках, прыгавішы журналіста пісталетам, вынеслі з нумара ў гасцініцы абсалютна ўсё — 3 тысячы долараў, мабільны тэлефон і ноўтбук, багаж, адзенне, пашпарт, пакунышы яму толькі акрэдытацыю на матчы.

У тым жа гатэлі абрабавалі яшчэ двух журналістаў — прадстаўнікоў іспанскай «AS». Іх нумары таксама абчыцілі, забраўшы нават акрэдытацыі. Рабаўнікі прабраліся ў нумар, калі карэспандэнты спалі. А тэлі «Магалібург» знаходзіцца ў аднайменным гарадку, у 120 кіламетрах ад Іоханэсбурга, у ціхім мястэчку, якое ахоўваецца. Аднак рабаўнікі ўсё роўна беспераходна рабраліся ў гасцініцу і гэтак жа беспераходна яе пакінулі. Маёмасць журналістаў не знойдзена, і ўрон ім пакуль не выплацілі. Іх рэдакцыі тэрмінова даслалі грошы, ноўтбукі і фотаапараты.

Яшчэ чвэрца журналістаў, на гэты раз кітайскіх, падвержлі напад на вуліцы Іоханэсбурга. Прычым яны ехалі на аўтамабілі, а ўзброеныя рабаўнікі вымусілі іх спыніцца і адабралі грошы і апаратуру. Праўда, паліцыя знайшла заўважэнне ў іх аўтамабілі і вярнула маёмасць гэтых журналістаў. А карэйскага тэлевізійшчыка задушылі да страты прытомнасці ў прыбыральных гандлёвага цэнтры Іоханэсбурга. У яго аднялі пашпарт і паўтары тысячы долараў. Вос такі спецыфічны афрыканскі каларыт гэтай чэмпіянату.

Дарчы, улады ПАР выдаткавалі на бяспечнае адбыванне чэмпіянату свету 100 мільёнаў еўра. Відаць, патраціць трэба было разоў у 10 больш.

Яшчэ адзін інцыдэнт, які ставіць пад сумненне арганізатарскае здольнасці Паўднёвай Афрыкі. У Дурбане адбыліся сутыкненні паміж паліцыяй і супрацоўнікамі стадыёна, на якім 13 чэрвеня прайшоў матч паміж Германіяй і Аўстраліяй. Некалкі сотняў сцвораў сабраліся на паркоўцы стадыёна і пратэставалі. Яны незадаволеныя тым, што замест абяцаных 195 долараў у дзень ім плацілі ўсяго 25, а працаваць даводзіцца ў разы больш звычайнага. Натопіў разаніла паліцыя з дапамогай слэзацэннага газу і фізічнай сілы.

Вуузелы перашкаджаюць тэлекампаніям, балельшчыкам і футбалістам

Тым часам аркамітэз чэмпіянату свету ў чарговы раз разгледзіць пытанне аб забароне на выкрасітанне балельшчыкамі мясцовых дудак (вуузель) падчас матчу. Паводле слоў старшын аркамітэза Дэнні Джорданна, пасля першых гульняў арганізатары атрымалі шмат скаргаў ад тэлекампаній, якія вядуць трансляцыі. Забарона на вуузелы будзе ўведзена ў тым выпадку, калі для гэтага з'явіцца дастаткова падстаў. Пакуль балельшчыкаў просяць устрымацца ад гульні на вуузельнах падчас выканання нацыянальных гімнаў і аб'яд диктара стадыёна.

Пасля пачатку чэмпіянату свету на вуузелы скардзіліся не толькі тэлекампаніі і балельшчыкі (прадстаўнікі неафрыканскіх кантынентаў, якія прыехалі на чэмпіянат свету, скардзіцца, што да канца матчу ў іх закладвае вуушы), але і футбалісты. У прыватнасці, капітан зборнай Францыі Патрыс Эўра сказаў, што яго каманда не змогла падрытавацца да матчу з Уругуавай (0:0), бо балельшчыкі пачалі дзьмуць у вуузелы ўжо ў шэсць гадзін раніцы і перашкадлі спяць. Акрамя таго, з-за гучы дудак футбалісты не чулі адзін аднаго на полі.

Першая перамога Ганы, першы разгром ад Германіі

У трэці дзень чэмпіянату перамог дасягнулі зборныя Славеніі, Ганы і Германіі, усюю абыграўшы сваіх супернікаў (Алжыр, Сербія і Аўстралія). Матч паміж Алжырам і Славеніяй стаў, бадай, самым сумным з моманту адкрыцця чэмпіянату. Перад гульнёй было вядома, што каманда, якая прайграе, амаль страціць шанцы на выхад у 1/8, бо Англія і ЗША, якія выступаюць з ім у групе С, напярэдадні згулялі ўнічыю 1:1. Развязка матчу наступіла на 79-й хвіліне, калі капітан зборнай Роберт Коран нанёс удар, а варатар зборнай Алжыра дапусціў памылку, вырашыўшы мяч злавіць, а не адбіць. Лік да канца матчу так і застаўся 1:0 на карысць Славеніі. Дарчы, галоўны трэнер Алжыра Рабах Саадан прабраў свой варатар. Ён увовале заявіў, што галкіпер не вінаваты, а паражэнне растлумачыў уласцівацамі афіцыйнага мяча і незвычайным газам на стадыёне.

У другім матчы на поле выйшлі зборныя Сербіі і Ганы. Гульня была больш змястоўнай: балельшчыкі убачылі шмат барацьбы, чарговы чырвоны картку і першы пенальці чэмпіянату, рэалізаваўшы які Асама Ганьян прынес перамогу камандзе Ганы. Пераможны гол аф-

БЕЛАРУСКИ НАРОДНЫ БАНК BELARUSKY NARODNY BANK

ОАО «Белорусский народный банк» 220012, г. Минск, пр-т Независимости, 87а

Table with 6 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт балансовый, 2009 г., 2008 г. Rows include АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КАПИТАЛ.

Table with 6 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 2009 г., 2008 г. Rows include 1. Прочие доходы, 2. Прочие расходы, 3. Чистый доход по операциям с иностранной валютой, etc.

Table with 10 columns: № п/п, Наименование статьи, Уставный фонд, Резервный фонд, Фонды, etc. Rows include 1. Остаток на 1 января 2009 г., 2. Изменения статей капитала, etc.

Table with 6 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт балансовый, 2009 год, 2008 год. Rows include 1. Прибыль за отчетный период, 2. Прочие компоненты совокупного дохода, etc.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по годовой консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Белорусский народный банк» за 2009 год, составленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

- Перечень участников банковских холдингов по состоянию на 01.01.2010 г. 1. ИООО «Валимед» (г. Минск, пр. Независимости, 87а, к.11); ОАО «БНБ-Банк» (г. Минск, пр. Независимости, 87а); ООО «БНБ Лизинг» (г. Минск, пр. Независимости 87а, к.3) 2. ЧП «ПросвирМ» (г. Минск, пр. Независимости, 87а, к.32); ОАО «БНБ-Банк» (г. Минск, пр. Независимости, 87а); ООО «БНБ Лизинг» (г. Минск, пр. Независимости 87а, к.3)

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2009 год млн. бел. руб.

Table with 5 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 2009 г., 2008 г. Rows include ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Генеральный директор К. Церетели, Главный бухгалтер Т. П. Павлова, дата подписания: 12 мая 2010 года.

Аудиторская организация: Аудиторское общество с ограниченной ответственностью «Силар» (ООО «Силар»), место нахождения: ул. Мележа, строение 5, корпус 2, административные помещения 1704, 1705, г. Минск, Республика Беларусь, 220113.

лицензия на право осуществления аудиторской деятельности № 022000495865 продана Министерством финансов Республики Беларусь на основании решения от 29 декабря 2009 г. № 333 сроком на 5 лет и действительна по 2 февраля 2014 г.;

лицензия на осуществление аудиторской деятельности в банке № 13, выдана Национальным банком Республики Беларусь на основании решения от 27 февраля 2009 г. сроком на 5 лет и действительна по 27 февраля 2014 г.

Мы несем ответственность за выраженные нами мнение о достоверности данной финансовой отчетности, основанное на результатах проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Банковского кодекса Республики Беларусь, Закона «Об аудиторской деятельности», Инструкции Национального банка Республики Беларусь о регулировании аудиторской деятельности в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, банковских группах и банковских холдингах, республиканских правил аудиторской деятельности, которые обязывают нас соблюдать нормы профессионального этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточно уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в представленной консолидированной финансовой отчетности.

В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских доказательств, подтверждающих значение и раскрытие информации в консолидированной финансовой отчетности. Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения консолидированной финансовой отчетности и результатов оценки риска существенного искажения консолидированной финансовой отчетности нами рассмотрены результаты подтверждения достоверности показаний отчета ОАО «БНБ-Банк» за 2009 г., представленные в нашем аудиторском заключении, с целью подтверждения дальнейших аудиторских процедур в зависимости от оцененных рисков.

Аудит также включал оценку правомерности применения учетной политики, обоснованности оценочных значений и общего представления консолидированной финансовой отчетности. Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские доказательства, которые могут служить основанием для выражения аудиторского мнения. По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность ОАО «БНБ-Банк», сформированная в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение на 1 января 2010 г., годовую отчетность ОАО «БНБ-Банк» и участия группы ООО «БНБ Лизинг», а также результаты финансово-хозяйственной деятельности группы за 2009 г.

Директор ООО «Силар» В. Г. Ситина, Руководитель аудиторской группы — заместитель директора по банковскому аудиту Н. В. Павлова, Аудиторское заключение получено: 14 мая 2010 г.



ФОТО БЕЛТА

Рэчыцкія прадпрымальнікі: «Толькі легальная праца»

Свая справа

ПАГУТАРЫЦЬ з мясцовымі ўладамі, прадпрымацтвамі Мініканомікі і Мінітэрства на падатках і зборах прадпрымальнікі з Рэчыцы атрымалі магчымасць на «кружым сталё», арганізацыя газетай «Рэспубліка» ў Рэчыцкім райвыканкам. Прадпрымальніку сабралася даволі шмат, яны з цікавасцю паслухалі выступленні начальніка аддзела прагнозу і планавання Дэпартаменту прадпрымальніцва Мініканомікі Таццяны Лапуцкай наконт дзяржаўнай палітыкі ў дачыненні да дробнага бізнесу, намесніка старшыні Рэчыцкага райвыканкама Вячаслава Памалеякі пра тэндэнцыі развіцця прадпрымальніцтва ў Рэчыцкім раёне. Аднак пытанні яны задавалі больш не глабальна-філасофскія, а прыватна-надзённыя: дзе ўзяць крэдыт пад малява працэнты, як можна стаць рэзідэнтам СЭЗ, як правільна весці ўлік выдаткаў на будаўніцтва кавярні, як спagnaць дэбiтorskую запасычанасць і гэтак далей. Напэўна, адной толькі больш-менш глабальнай узнятай праблемай была прапанова ад Наталлі Яжык, заснавальніцы ПУП «Дэвіана»:



— У мяне прапанова наконт адміністрацыйных спagаннаньняў. У кожнага розны бізнэс — у кагосьці працуе тры чалавекі, а ў кагосьці дзвесце. Заканадаўства ў нас аб'ёмнае, трэба ведаць шмат законаў, укажу, таму на малым прадпрыемстве кожны працяўнік выконвае мн професіі тры. А прыходзіць кантрольны орган, знаходзіць парушэнне і дае штраф ад 20 да 200 базавых. Хацелася б, каб пры гэтым улічвалася і тое, колькі людзей працуе на прадпрыемстве.

— Што датычыцца нашага дэпартаменту, — адразу паспрабаваў патлумачыць Юры Нікішын, начальнік Рэчыцкай інспекцыі працы, — то ў нас распрацаваны рэкамендацыі па кожным выяўленым выпадку: штраф не ад 20 да 200 базавых, як вы кажаце, а канкрэтны штраф за канкрэтны выпадак. Але ў рэкамендацыях не ўлічваецца колькасць працяўнікоў, там пазначана парушэнне і сума.

— Вось у гэтым і праблема, — зноў кажа Наталля Яжык, — што колькасць супрацоўнікаў не ўплывае. У нас на малых прадпрыемствах атрымліваецца, што адзін чалавек выконвае працу за некалькіх, мы, безумоўна, стараемся ведаць усё заканадаўства, стараемся усё зрабіць правільна, але не заўсёды хапае проста фізічна часу... Бо інструкцыі аднолькавыя, і выконваць іх мусяць і малое прадпрыемства, і вялікае.

Дарчы, пасля сустрэчы ў Рэчыцкім райвыканкаме Наталля Яжык разам са сваім мужам Андрэем Яжыкам больш падрабязна расказалі пра сваё прадпрыемства.

— Наша прадпрыемства маладое, з 2006 года. Але яшчэ ў 2001-м мы пачыналі як ІП — спачатку проста стаялі на рынку, потым там жа набылі павільны, потым арадавалі краму, ну а летась набылі свой будынак пад краму, — расказвае Андрэй Яжык пра свой сямейны бізнэс па продажы мэблi і шафаў-купе пад гандлёвай маркай «Дыванчы». — Мы паставілі мэту — толькі легальная праца і толькі легальнае існаванне нашага прадпрыемства: каб не было зарплатаў на канверце, не было продажамі мала мяса.

Пры гэтым сям'я Яжык перакананая, што працаваць легальна цалкам магчыма. — Працаваць легальна не цяжка, цяжка памяншаць менталітэт і стэрэатыпы нашых супрацоўнікаў і сябе, лічыць Наталля Яжык. — А з іншага боку, гэта абарона самога бізнэсу. Бо некаторыя грамадзяне проста зарабляюць грошы з дапамогай спажывецкага экстрэмізму, калі ведаюць, што прадпрымальнікі ў чымсьці парушаюць закон.

Цікава, што ў 2009 годзе, па словах Андрэя Яжыка, яны не адчулі крызісу:

— Яшчэ ў 2007 годзе мы вырашылі працаваць над узроўнем абслугоўвання пакупнікоў: каб не проста «ўжохаць» тавар, а данесці да пакупніка ўсю інфармацыю і прадаць тое, што яму сапраўды трэба. Таму да нас з 2007 года прывязджае псколаг з Мінска, які вучыць нашых супрацоўнікаў, як правільна прадаваць, як мець стасункі з кліентам, як згладваць канфлікты. І вось дзякуючы такой аддуцкай ў нас у 2008 годзе таваразварот вырас прыкладна на 30%. Таму і 2009 год пражылі добра, без страт.

Калі казаць пра наватарытэты і прыдумкі сям'і Яжыкаў у бізнэсе і прыцягненні кліентаў, то нельга не адзначыць «бонус» для пакупнікоў з дзецьмі: у той час, калі бацькі ходзяць па краме і выбіраюць сабе якую-небудзь новую канану, дзеці даюцца фламастэры, цацкі і канструктар «Лэга» — каб не сумавалі. І, як кажа Наталля Яжык,

часта ўжо дзеці вядуць бацькоў у іх краму, а не наадварот. Але прывабліваеца пакупнікоў Наталля і Андрэй Яжыкі яшчэ і эканамічнымі метадамі: прынамсі, магчымасцю набыць мэблю ў расцэрміноўку без працэнтаў.

— У нас за год заключаецца не дзесяць тысяч такіх дамоваў. Спачатку хацелі праз банк гэта рабіць, але палічылі, што калі чалавек набудзе канану за 1 300 тысяч, то праз год ён пераплаціць лішні мільён, — кажа Наталля Яжык. — Мы жывём у малым горадзе, і таму не пажадаем такога ні сваім пакупнікам, ні сабе. Таму мы самі прадаём у расцэрміноўку: першапачатковы ўнёсак у памеры 30—40%, а потым пакупнік часткамі плаціць астатнюю суму ад 3 да 8 месяцаў у залежнасці ад агульнай сумы пакупкі. Мы нават не патрабуем даведак пра даходы і, дзякуй Богу, за чатыры гады ў нас толькі пяць неплацельчыкаў.

Што датычыцца тавараў, то фірма Яжыкаў працуе як з прыватнымі мэблевымі фабрыкамі, так і з дзяржаўнымі. Але, па словах Наталлі Іванавічы, лепей мець справы ўсё ж такі з прыватнікамі.

— Вельмі выраслі цяпер дзяржаўны прадпрыемства, з імі мы таксама працуем, адзінае, што ім хочацца пажадаць, — гэта мабільнасці і ляльнасці. На жаль, якраз мабільнасці ім не хапае, і таму нам больш выгадна працаваць з прыватнай структурай, дзе ўсе пытанні вырашаюцца вельмі хутка.

У Яжыкаў на фірме працуе ўсяго 21 чалавек (разам з імі), а пасля знаёмства з іх прадпрыемствам карэспандэнт «Звязды» дамаўся пазнаёміцца з яшчэ адным рэчыцкім суб'ектам малага бізнэсу, больш буйным — ПГВУП «МілаградФіш», дзе працуе 38 чалавек.

Як расказаў дырэктар «МілаградФіш» Мікалай Башмакоў, прадпрыемства зарэгістравана ў 2005 годзе, а ў канцы 2008-га яго атрыкала ліцэнзію на перапрацоўку і кансерваванне рыбы і морапрадуктаў.

— Мы атрымалі статус імпартёра рыбы і ўсё завозім самі. Уся рыба ў нас марская — перапрацоўваем сельдзю, скумбрыю, салаку і кілку, — кажа Мікалай Георгіевіч. — Усяго выпускаем каля 25 відаў па-рознаму ўпакаванай рыбы. Таваразварот нашага прадпрыемства з пачатку 2010 года склаў 1 мільярд рублёў, а ў бюджэт заплацілі за гэты час падаткі і зборы 280,6 мільёна. Узімку перапрацоўваем звыш 20 тон за месяц, а ўлетку — толькі 10. Таму рэнтабельнасць прадпрыемства залежыць ад сезона — зімой яна складае 10-11%, а летам — 6-7%.

Мікалай Башмакоў таксама расказаў, што яны хутка плануюць адкрыць лінію па вэнджанні рыбы і морапрадуктаў, а гэта пашырыць асартымент прадукцыі і створыць яшчэ 15 працоўных месцаў.

Дарчы, усю ў Рэчыцкім раёне ў малым і сярэднім бізнэсе занятая каля 4 тысяч чалавек, што складае каля 8,5% эканамічна актыўнага насельніцтва. Кожны год колькасць занятых у малым прадпрымальніцтве расце прыкладна на 600 чалавек.

У цэлым на 1 студзеня 2010 года ў Рэчыцкім раёне на ўліку было звыш 350 камерцыйных арганізацый і недзяржаўнай формы ўласнасці і 2300 індывідуальных прадпрымальнікаў. Як і па ўсёй краіне, у асноўным бізнэс канцэнтраваны ў гандлёвым (49%) і побытавым (25%) абслугоўванні насельніцтва, а ў галіне вытворчасці засяроджана на ўсяго 3,5% прадпрымацтваў і сярэдняга бізнэсу.

Павел БЕРАСНЕЎ.

БЕЛИНВЕСТБАНК

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2010 года

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2009 г.	2008 г.
1	2	3	4	5	6
1 АКТИВЫ					
2	Денежные средства	1101	1	280 991,7	235 806,9
3	Средства в Национальном банке	1102	2	188 365,3	211 201,1
4	Ценные бумаги	1103	3	304 013,3	467 496,3
	для торговли	11031	3.1	-	-
	удерживаемые до погашения	11032	3.2	15 042,6	33 038,3
	в наличии для продажи	11033	3.3	288 970,7	434 458,0
5	Кредиты и другие средства в банках	1105	4	503 270,6	155 910,7
6	Кредиты клиентам	1106	5	3 507 971,6	3 053 638,1
7	Долгосрочные финансовые вложения	1107	6	366,4	366,3
	Инвестиции в зависимые юридические лица		6.1	53,0	53,0
	Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица			-	-
8	Основные средства и нематериальные активы	1108	7	230 748,4	223 309,4
	Деловая репутация			-	-
9	Прочие активы	1109	8	101 018,4	77 929,1
10	Итого активы	110		5 116 798,7	4 425 710,9
11 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
12	Средства Национального банка	1202	9	523 575,0	123 627,9
13	Кредиты и другие средства банков	1205	10	195 976,2	328 029,2
14	Средства клиентов	1206	11	3 389 108,9	3 187 232,7
15	Ценные бумаги, выпущенные банком	1208	12	261 391,3	75 004,0
16	Прочие обязательства	1209	13	82 188,6	94 670,7
17	Всего обязательства	120		4 452 240,0	3 808 564,5
18 КАПИТАЛ					
19	Уставный фонд	1211	14	382 089,6	382 089,6
20	Эмиссионный доход	1212		0,1	0,1
21	Резервный фонд	1213	15	33 857,7	28 357,6
22	Накопленная прибыль	1214	16	153 261,0	118 507,2
23	Фонд переоценки статей баланса	1215	17	95 350,3	88 191,9
	ВСЕГО капитал, принадлежащий собственникам головной организации — банка			664 558,7	617 146,4
	Доля меньшинства			-	-
24	Всего капитал	121		664 558,7	617 146,4
25	Итого обязательства и капитал	12		5 116 798,7	4 425 710,9
26	Требования и обязательства на внебалансовых счетах			-	-
27	Требования	1301	18	3 922 804,9	2 367 935,4
28	Обязательства	1302	19	1 104 100,2	685 995,0

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ за 2009 год

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2009 г.	2008 г.
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		601 606,8	362 695,0
2	Процентные расходы	2012		420 410,1	249 406,6
3	Комиссионные доходы	201	20	181 196,7	113 288,4
4	Комиссионные расходы	2021		123 706,9	117 032,0
5	Комиссионные расходы	2022		18 793,9	13 336,0
6	Чистые комиссионные доходы	202	21	104 912,8	103 696,0
7	Чистый доход от операций с иностранной валютой	203	22	(-6 901,3)	54 975,0
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	23	(-301,1)	-
9	Доход в форме дивидендов	205	24	43,5	36,5
10	Чистые отчисления в резервы	206	24	63 532,9	25 133,0
11	Прочие доходы	207	25	99 190,2	21 927,0
12	Операционные расходы	208	26	206 431,7	174 370,4
13	Прочие расходы	209	27	47 610,1	26 878,0
14	Налог на прибыль	210		11 874,3	16 720,0
15	Прибыль (убыток)	2		48 691,8	50 707,7
16	Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц			-	-
17	Доля в прибыли (убытке) совместно контролируемых юридических лиц			-	-
18	Итого прибыль (убыток)			48 691,8	50 707,7
19	Доля в прибыли (убытке), принадлежащая собственникам головной организации-банка			-	-
20	Доля меньшинства в прибыли (убытке)			-	-
	Базовая прибыль на простую акцию (руб.)			23,68	49,97
	Разводненная прибыль на одну акцию (руб.)			-	-

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2009 год

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование показателя	Символ	Наименование статей капитала								
			Уставный фонд	Эмиссионный доход	Резервный фонд	Накопленная прибыль (убыток)	Фонды переоценки статей баланса	Всего капитал, принадлежащий собственникам головной организации-банка	Доля меньшинства	Всего капитал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел I. За год, предшествующий отчетному											
1	Остаток на 1 января 2008 г.	3011	154 413,7	0,1	23 239,6	87 364,1	64 378,7	329 396,2	-	329 396,2	
2	Изменения статей капитала, в том числе:	3012	227 675,9	-	5 118,0	31 143,1	23 813,2	287 750,2	-	287 750,2	
2.1	совокупный доход	30121	x	x	x	50 707,7	23 813,2	74 520,9	-	74 520,9	
2.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	5 175,9	x	5 118,0	(-10 293,9)	x	-	-	-	
2.3	операции с учредителями (участниками)	30123	222 500,0	-	x	(-9 270,7)	x	213 229,3	-	213 229,3	
2.4	вношение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	222 500,0	-	x	x	x	222 500,0	-	222 500,0	
2.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	(-9 270,7)	x	(-9 270,7)	-	(-9 270,7)	
2.6	операции с собственными выпущенными акциями	301233	-	x	x	x	x	-	-	-	
2.7	перераспределение между статьями капитала	30125	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.8	прочие изменения	30126	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Приобретение дочернего юридического лица										
3	Остаток на 1 января 2009 г.	3013	382 089,6	0,1	28 357,6	118 507,2	88 191,9	617 146,4	-	617 146,4	
Раздел II. За отчетный год											
4	Остаток на 1 января 2009 г.	3011	382 089,6	0,1	28 357,6	118 507,2	88 191,9	617 146,4	-	617 146,4	
5	Изменения статей капитала, в том числе:	3012	-	-	5 500,1	34 753,8	7 158,4	47 412,3	-	47 412,3	
5.1	совокупный доход	30121	x	x	x	48 691,8	7 158,4	55 850,2	-	55 850,2	
5.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	x	5 500,0	(-5 500,0)	x	-	-	-	
5.3	операции с учредителями (участниками)	30123	-	-	x	(-9 553,6)	x	(-9 553,6)	-	(-9 553,6)	
5.4	вношение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	-	-	x	x	x	-	-	-	
5.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	(-9 553,6)	x	(-9 553,6)	-	(-9 553,6)	
5.6	операции с собственными выпущенными акциями	301233	-	x	x	x	x	-	-	-	
5.7	перераспределение между статьями капитала	30125	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.8	прочие изменения	30126	-	-	0,1	1 115,6	-	1 115,7	-	1 115,7	
	Приобретение дочернего юридического лица										
6	Остаток на 1 января 2010 г.	3013	382 089,6	0,1	33 857,7	153 261,0	95 350,3	664 558,7	-	664 558,7	

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2009 год

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	2009 г.	2008 г.
1	2	3	4	5	6
1	Прибыль за отчетный период	30121		48 691,8	50 707,7
2	Прочие компоненты совокупного дохода за отчетный период, в том числе:	301212		7 158,4	23 813,2
2.1	Переоценка основных средств	3012121		6 979,9	22 698,2
2.2	Переоценка незавершенного строительства и неустановленного оборудования	3012122		178,5	1 115,0
2.3	Переоценка ценных бумаг	3012123		-	-
2.4	Переоценка инструментов хеджирования	3012124		-	-
2.5	Переоценка прочих статей баланса	3012125		-	-
	Доля в совокупном доходе, принадлежащая собственникам головной организации — банка			55	

